

Алесь Сцяпанавіч Разанаў

# Змест


- »» ❁ [Біяграфія](#)
- ❁ [Творчасць](#)
- ❁ Вершы:
  - [«Радзіма»](#)
  - [«На гэтай зямлі»](#)
  - [«У круже»](#)
  - [«Спадчына»](#)
- ❁ [Прызнанне](#)
- ❁ [Дадатковы матэрыял](#)

# Біяграфія

- Нарадзіўся 5 снежня 1947 года ў вёсцы Сялец Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Тры гады вучыўся на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта, адкуль перавёўся ў Брэсцкі педагогічны інстытут імя А. С. Пушкіна, які закончыў у 1970 годзе. Працаваў выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры ў вёсцы Кругель Камянецкага раёна, з 1972 года ў Мінску — літсупрацоўнікам газеты «Літаратура і мастацтва», з 1974 года — рэдактарам у выдавецтве «Мастацкая літаратура», з 1994 года - у часопісе «Крыніца».
- Пачаў друкаўцацца ў 1961 годзе. Выдаў зборнікі паэзіі «Адраджэнне» (1970), «Назаўжды» (1974), «Каардынаты быцця» (1976), «Шлях-360» (1981), «Ваstryё стралы» (1988), «У горадзе валадарыць Рагвалод» (1992), «Паліванне ў райскай даліне» (1995), «Рэчаіснасць» (1998).
- Творы Алеся Разанава перакладзены больш чым на 20 моў, асобнымі выданнямі выйшлі кнігі ў Грузіі, Германіі, Балгарыі, Польшчы.



# «Радзіма»



<http://www.vershy.ru/content/radzima-6>

Радзіма, да цябе з мальбой  
і нараканнем не скрануся.  
Я ў весялосці не з табой,  
з табой у роздуме і ў скрусе.

Высвечала бяздонным дном,  
ў акно ўзіралася з'інела,  
і ведзьмавала туманом,  
і летам бабіным звінела.

Калі будзіла весялосць?!  
А прахаплюся — ты ўсё будзіш.  
і мне няўцям, адкуль ты ёсць,  
адкуль пасля з'яўляцца будзеш.

Ты не ўмяшчаешся ў куток,  
дзе трызніць Буг, дзе Белавежа...  
Твае не вызначыць мне межы  
і не намацаць твой выток.

У свет балючы дабяла,  
у снежны свет, мае усходы  
ідуць: там ты... там ты была!..  
Ты ўся наводдалі заўсёды.




# Творчасць

- З вершамі ў друку выступіў у 1961 . У першым паэтычным зборніку з адметнай для таго часу назвай «Адраджэнне» (1970), моцна скажоным цэнзурай, пераважалі адраджэнскія настроі, услаяўляліся героі беларускага мінулага, замежныя вучоныя і пісьменнікі, адкрывальнікі новага, утапісты і змагары. У кнізе пераважалі імклівыя рытмы, рамантычная ўзнёсласць, ускладненая метафарычнасць. У наступным зборніку вершаў «Назаўжды» (1974) навідавоку яго пошукавы характар, схільнасць да паэтычнага эксперыменту, павышаная ўвага да філасофскіх проблем. З гэтага часу з імем Алеся Разанава звязваецца ўяўленне аб інтэлектуальнай плыні ў беларускай паэзіі. У вершаваным цыкле пад назвай «Пункцыры», якая адначасова стала і абазначэннем новага жанру, паэт прадэманстраваў сваё імкненне ахапіць шматтайныя праявы свету. Ён часцей за ўсё адштурхоўваўся ад назіранняў над канкрэтнымі, часта мімалётнымі, з'явамі і рэчамі.
- Наватарскія памкненні паэта ў сферы зместу і формы выявіліся ў кнізе паэм-балад «Каардынаты быцця» (1976) і этапным зборніку «Шлях—360» (1981). Аднак эстэтычныя пошуки А. Разанава не сустракалі належнага разумення. Галоўная прычына ўскладнення творчага шляху паэта была абумоўлена сітуацыяй падцэнзурнага існавання літаратурнага жыцця ў часы грамадскага застою. Вольная мастацкая думка тады стрымлівалася і скоўвалася, савецкая паэзія была абмежавана колам дазволеных тэм, ідэй і способаў іх увасаблення. А. Разанаў імкнуўся да складанай вобразаворчасці, алегарычнага і сімвалічнага адлюстравання рэчаіснасці, а гэта пакідала ўражанне нейкага тайнапісу, не заўсёды зразумелага падтэксту. Ён звяртаўся да фальклорна-міфалагічных ;матываў, біблейскай сімволікі, традыцый нацыянальнай і сусветнай класікі. Пра напружаныя пошуки А. Разанавым свайго шляху засведчылі такія творы, як «Паэма рыбіны», «Паэма калодзежа», «Паэма выніку», «Паэма жніва», «Паэма раўнавагі» і інш. Дэвізам яго творчага пошуку былі слова, выказаныя яшчэ ў 1960-я гады: «Жыве эксперымент!» Ён прытрымліваўся ідэі дынамічнага руху, зменлівасці жыцця і вечнага ўдакладнення поглядаў на жыццё і рэчаіснасць.



# «На гэтай зямлі»



<https://7lafa.com/pagapoetryby.php?id=4831>

Хто пытаецца ў мяне дарогу на ўсход,  
хто — дарогу на заход...

Нібы раздарожжа, я паказваю ўсім, куды  
ісці, а сам застаюся на месцы — на гэтай  
зямлі, пад гэтым небам,

занадта лёгкі для глыбіні,  
занадта цяжкі для вышыні,  
занадта цэласны, каб падавацца ў які-  
небудзь бок...

Вось мая левая рука, вось — правая...  
Я кладу зерне ў дол — і яно вырастает  
ў дрэва:  
на адной галіне ў яго сонца,  
на другой — месяц,  
рознагалосыя птушкі з усіх канцоў свету  
спываюць на ім свае песні і ладзяць гнёзды...

Тут мой заход, і тут — усход.




# Творчасць

- Зборнік вершаў і паэм «Шлях—360» выйшаў у свет толькі пасля таго, як яго адредагаваў на грамадскіх пачатках Уладзімір Караткевіч, напісаў прадмову народны паэт Беларусі Пімен Панчанка і пасляслоўе вядомы крытык Варлен Бечык. Між тым у творчасці А. Разанава выявілася агульнае імкненне сусветнай паэзіі да філософскага асэнсавання глабальных проблем сучаснасці, якія закраналі ўсіх і кожнага. У яго вершах і паэмах адчувалася прысутнасць вопыту класікаў еўрапейскай літаратуры XX стагоддзя, такіх як Гіём Апалінэр, Райнер Марыя Рыльке, Поль Элюар, Федэрыка Гарсія-Лорка і інш.
- У філософскай лірыцы А. Разанава адбываецца пошук «сапраўднай рэальнасці». На ўвазе мелася рэальнасць, якая адкрываеца ў асабіста-пачуццёвай сферы, у выніку суб'ектыўнага ўспрымання і асэнсавання свету. А. Разанаў бачыў гэтую «сапраўднасць» зямнога існавання ў адкрыцці новага, уласна «чалавечага» ў прыродзе, жыцці, вялікім космасе. Ён скіроўвае чытача ў мінулае і будучы час, да таямніц свету і чалавечага быцця. Паэт перакананы, што чалавек і яго думка павінны быць у няспынным руху наперад, і гэты працэс пазнання бязмежны, бясконцы.
- У Алеся Разанава заўсёды было абвостраным адчуванне часу і чалавека ў часе. «Яшчэ здольны пакутаваць», яго лірычны герой чула ўспрымае драматызм зямнога існавання. Там, дзе іншыя часам бачаць перамогу, ён прадчувае небяспеку. Чалавецтва апынулася на чарговым раскрыжаванні дарог. У вершы «Завея» паэт гэтак, як і Янка Купала ў «Паязджанах», малюе вобраз усёмагутнай прыроднай стыхіі і перадае душэўны стан няпэўнасці, нават разгубленасці ў гэтай віхуры часу. А. Разанаў і яго лірычны герой бачаць паратунак у вечным руху наперад, у пошуку сапраўднага сэнсу жыцця, шляху да маральнага самаўдасканалення. Паэт поўніцца адчуваннем хуткаплыннасці жыцця, востра перажывае зменлівасць усяго на свеце. Яго галоўнае памкненне — адпавядзьць гэтаму шпаркаму руху, быць такім жа дынамічным, як сам свет.



# «У крузе»



<http://www.vershy.ru/content/u-kruze>

Свет бязмоўна дапытваецца ў мяне,  
куды я іду.

Але хіба я ведаю сваю канчатковую  
мэту?

Я толькі спраўджаю тое, на што здатны,  
што вымагае ад мяне жыццё:

засмяяглы — п'ю ваду,  
галодны — ем хлеб,  
зняможаны — адпачываю,  
адпачыўшы, імкнуся наперад — і  
апынаюся на сваіх слядах.

Я ў крузе, дзе слова шукае Слова, а  
чалавек — Чалавека.




# Творчаць

- Шматлікія вершаваныя тэксты А. Разанава — гэта вершы аб прадметах і рэчах, прыродных з'явах і жывых істотах. Іх назвы гавораць самі за сябе: «Камяні», «Зброя», «Сякера», «Стол», «Цвік», «Барана», «Птах», «Маланка», «Завея», «Змеі», «Лесвіца», «Студня», «Дрэвы», «Ланцуг» і інш. Праз матэрыйальнае паэт імкненцца раскрыць штосьці новае: і ўласна пра рэчы-прадметы, і пра навакольную прыроду, і пра быццё чалавека, які іх успрымае. Паэт, гаворачы пра рэчы, шукае важныя сэнсы, пэўныя аналогіі, парайнанні. Так, парог, які «ўрос у зямлю», выклікае ў паэта цэлае кола асацыяцый. Ён увасабляе падзел розных часоў, прымушае задумашца чалавека, хто ён такі на гэтым свеце. «Мінулае тоіцца ў змроку, будучыня — у светлыні», — падагульняе аўтар у вершаказе «Парог».
- У зборніках А. Разанава апошніх дзесяцігоддзяў «Вастрыё стралы», «У горадзе валадарыць Рагвалод», «Паліванне ў райскай даліне», «Рэчаіснасць», «Гановерская пункціры» творчыя пошуку адбываюцца пераважна ў сферы самой беларускай мовы. Паэт адкрывае багацце яе лексічных, музычных, сэнсавых магчымасцей і дэмантруе амаль у кожным новым творы ідэю вобразнай невычэрпнасці нацыянальнай моўнай стыхіі. Любое слова, паняцце, назва прадмета, з явы у навакольным свеце поўняцца для паэта асаблівым сэнсам і зместам (вершаказы «Вуліца», «Бор», «Рэчка і возера», «Маланка і гром», «Гліна», «Срэбра і золата» і інш.) Ва ўладзе паэтавай думкі паставіць побач слова, рэчы, прадметы, раскіданыя ў часе і просторы. Але самая вялікая загадка пры гэтым для паэта застаецца — жыццё і чалавек. Сэнс жыцця, сцвярджвае Алеся Разанаў, у самім жыцці, у няспынным пошуку ісціны.
- У далёкую мінуўшчыну, ажно ў біблейскія часы, выпраўляецца лірычны герой паэмы А. Разанава «Гліна». У вершах «Рагнеда», «Стары горад», паэтычнай кнізе «У горадзе валадарыць Рагвалод», паэм «Усяслаў Чарадзей» А. Разанаў аддае даніну захаплення старажытнаму Полацку, у вобразе і гісторыі якога бачыць увасабленне спрадвечнага беларускага шляху.
- Паэта цікавіць існаванне ў вялікім агульначалавечым свеце і загадковым свеце нацыянальнай гісторыі. Алеся Разанаў вынаходлівы і дасціпны як у змесце, так і ў форме. Ён істотна пашырыў жанравыя межы сучаснай філасофскай паэзіі. А. Разанаў выказваеца ў сціслай форме квантэм, пункціраў, версэтаў, вершаказаў, знамоў. Яго паэтычныя тэксты часам нагадваюць фрагменты старажытных манускрыптаў без пачатку і без канца, спасцікэнне сэнсу якіх вымагае напружанай працы інтэлекту і фантазіі, здольнасці да самастойнай інтэрпрэтацыі.
- Перакладае з літоўскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербскахарвацкай, чэшскай, англійскай моў. Пераклаў кнігу K. Cai для дзяцей «Гэй, хавайцеся!» (1982), п'есу У. Шэкспіра «Сон у летнюю ночь» (аўт. «Сон у Іванаву ночь» у зборніку «Тры камедыі», 1989), раман Ё. Авіжуза «Час, калі пусцеюць сядзібы» (1989), выбраную паэзію У. Бэрзыньша (2013). Складаў кнігу паэзіі Я. Купалы «Выйду з сэрцам, як з паходняй!..» (1982). Выдаў па-нямецку зборнік «Wortdichte» (2003).



# «Спадчына»



<http://www.vershy.ru/content/spadchyna-1>

Калі яна цяжар — тады яна крылы,  
калі яна вярэдзіць — тады яна гоіць, калі  
яна знясільвае — тады дае сілу...


— Аднак з гэтаю ношкаю ты не здолееш  
уступіць на неба, — перасцерагае мяне  
першы анёл.

— А без яе зноў упадзеш у мінулае, —  
перасцерагае другі.

Я іх абодва разумею.  
Пісягі і апёкі на маім целе.  
Віхуры клічуць мяне падужацца.  
Зямля — частка мяне.  
І агністыя мечы анёлаў пільна ўзіра- юцца  
у маю душу.



# Прызнанне



Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі  
БССР імя Я. Купалы (1990)  
за кнігу паэзіі «Вастрыё  
стралы».

Лаўрэат прэміі «Залаты  
апостраф» (2012)



## Біяграфія:

- <https://be.wikipedia.org/wiki>

## Зборнік вершаў:

- <https://archive.li/W3bZt>

## Лекцыя Алеся Разанава:

- <https://www.youtube.com>

## Кнігі Алеся Разанава:

- <https://litvek.com/av/134064>

